

Партыйнае жыццё

НА СПРАВАДАЧНА-ВЫБАРНЫМ СХОДЗЕ

У мінулым годзе барысаўскі шклозавод імя Дзержынскага працаваў выключна добра. Вытворчая праграма ім была выканана толькі на 83 процанты. Бой і брак за год дасягнуў 22 процантаў. Гэта амаль удвая больш, чым дапускаецца нормамі. На заводзе груба парушаўся тэхналагічны працэс, высокі быў сабекошт прадукцыі і вельмі нізкая прадукцыйнасць працы рабочых.

Работа праймыства пачала прыкметна паляпшацца пасля паставы ДК КП(б)У аб рабоце шкловага прадпрыемства БССР. У чэрвені квартале 1940 г. праграма па выпуску шкловай прадукцыі была ўжо выканана на 103 процанты.

Кіруючыся рашэннямі XVIII канферэнцыі ВКП(б), партарганізацыя завода стала глыбей уваходзіць у справы прадпрыемства, лепш займалася кантролем дзейнасці адміністрацыі. Дзякуючы гэтаму ў першым квартале 1941 года план па выпуску прадукцыі завода выкананы на 113,9 процантаў. Прадукцыйнасць працы ўзрасла да 128 процантаў, сабекошт прадукцыі знізіўся на 0,1 процанта. Добра працаваў завод і ў красавіку.

Аб усім гэтым гаварыў у сваім справаздачным дакладзе на сходах сакратарыя партарганізацыі завода тав. Леановіч. Ён пакарыўся сільней тагасіма і на неадношых, якія ішлі бесь у рабоце прадпрыемства. Завод не дабіўся ўспярэйма на сутачнага графіка. Пропант бою і браку прадукцыі намога перавышае планавыя нормы.

Камуніст тав. Бараўка ў сваім выступленні разка крытыкаваў партыю за тым, што не дастаткова кіруючыцца шахамі партыйнага графіка.

Прамоўцы ўказвалі тагасіма, што партыя слаба займалася пытаннямі паліты-

ка-выхаваўчай работы ў цехах і зменах, недастаткова кіравала работай абаронных і іншых грамадскіх арганізацый.

На заводзе недастаткова вялася барацьба за ўмацаванне працоўнай дысцыпліны. Партыя не стаяла ў баку ад гэтай важнейшай справы. Факты парушэння Указа Праўдыму Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня 1940 года не абмяроуваліся на сходах рабочых у цехах. Большасць прагулаў і спазненняў на прадпрыемстве з кожным месяцем не толькі не змяншаецца, але наагварот, павялічваецца.

Кандыдат у члены партыі тав. Бейнсон і многія другія таварышы, якія выступалі ў спрэчках, ўказвалі, што партыя не займалася як належна выкаваннем кандыдатаў партыі. Многія кандыдаты ў члены ВКП(б) маюць пратэрмінаваны канцыдацый стаж.

Большасць камуністаў зусім недастаткова працуюць над павышэннем свайго ідэйна-палітычнага ўзроўню. Асобныя таварышы груба парушаюць партыйны дысцыпліну. Так, тт. Валентын Папкоўскі, Гайкін, Егоравы маюць значную запананнасць па членскім унесках. Партыйнае бюро не прымае мер уздзеяння на тых, хто парушаў статут партыі.

Сакратар гаркома КП(б)У на прамысловыя пачы тав. Позняк заастрыў увагу камуністаў на далейшых задачах.

Устаў ў спрэчках выступіла 17 чалавек.

Работу партыю за справаздачны перыяд схом прываць аздавальваючы. У састаў новага партыю выбрана 7 чалавек. Сакратаром бюро партарганізацыі выбрана інжынер шкловага цеха тав. В. П. Голец.

Г. ДАШКЕВІЧ.

ПЛЕНУМ СТАЛІНСКАГА РАЙКОМА КП(б)У

Адбыўся шосты пленум Сталінскага райкома КП(б)У гор. Мінска. Пленум абмеркаваў два пытанні: вярні справаздачу і выбраў кіруючы партарганізацыю ў першых партарганізацыйнага раёна і аб добрабыце і санітарнай культуры раёна.

З даклада на першым пытанню выступіў загадчык арганіструктурскага аддзела райкома КП(б)У тав. Юшэ.

Справаздачна-выбарны сходы адбыліся ў 144 першых партарганізацыйнага раёна. Праходзілі яны арганізавана, пры высокай актыўнасці камуністаў. У спрэчках на справаздачны сакратары і бюро партарганізацыі выступілі 50 процантаў прэсутных. 60 сакратары партарганізацыі выбраны ўпершыню. Большасць кіруючы партарганізацыі мае вышэйшую і сярэдняю адукацыю. Работа 12 сакратары і бюро партарганізацыі за справаздачны перыяд прызнана незадавальняючай.

Працоўная справаздачна-выбарная кампанія выказала, што першых партыйнага арганізацыі заводаў, фабрык, арцельскіх раёна пасля XVIII Усеаюнавага партыянага сходу больш займалася работай сваёй прадпрыемстваў. У рэзультат прамысловыя раёна (разам з прамакаторшчынскі) выканала план I квартала на 108,8 проц. і саставіў план на 109 процантаў. Напешчылася ўнутрыпартыйная работа ў першых партарганізацыйнага раёна.

Разам з тым дакладчы і выступалі ў спрэчках адзначылі недахопы, якія мелі месца ў рабоце першых партыйнага арганізацыі.

Семінары для комсамольскага актыва

БЕЛАСТОК. У раёнах абласці арганізуюцца семінары па гісторыі партыі для комсамольскага актыва.

Заняткі ў іх будуць адбывацца тры разы ў месяц. Мага семінары — дзяматчы комсамольскаму актыву закончыць вывучэнне гісторыі ВКП(б) і аб'ёме Ка-

арганізацыі. Рад партарганізацыі слаба кіравалі комсамольскімі камітэтамі. У злучэнні выпадках не было кантролю за выкананнем членамі і кандыдатамі ВКП(б) партыйных даручэнняў. У рашэнні і пленума памечаны каардынацыя мерапрыемстваў, накіраваных на ліквідацыю гэтых праблемаў, на далейшы ўдзел работ першых партыйнага арганізацыі.

Дэклар аб добрабыце і санітарнай культуры раёна зрабіў на пленуме сакратар райкома КП(б)У тав. Гуровіч.

З даклада і спрэчках вынікала, што выдатна ініцыятыва рэвалюцыйнага партыянага ў Сталінскім раёне. Многія палітартыяны арганізацыі населеныя са значнаю ўважлівасцю. На сходах значна ўважлівасць 163 грамадскія санітарныя інспектары. Актыўны ўдзел у навідаванні культуры і чыстаты прымаюць дэпутаты райсовета. Многія хатны гаспадары ўзяліся за навідаванне чыстаты і парадку не толькі ў сваіх кватэрах, але і на дварах, у пагасдах. На 180 дварах раёна пасаджаны кветкі, дрэўцы, разбіты клубы.

На пленуме адзначалася, што многія ўтрацілі думку, дэмаі не працуюць па трыбаўнай ініцыятывы ў навідаванні чыстаты і культуры на вуліцах, дварах і ў жылых памяшканнях.

У сваім рашэнні пленум абавязваў першых партыйнага арганізацыі па-больш пашыраць уважлівасць паход за чыстату і культуру ў раёне.

СІЛА КАЛЕКТЫўНАЙ ПРАЦЫ

На Калгаснай плошчы сталіцы Беларускай рэспубліканскага Долька пачата пераважы кагаласяў. Соцыялістычнае сабратніцтва за высокай урадлай і багату прадукцыйнасць жыгалагадоўці штогод высювае на Дольку пачата новага кагаласяў, лепшыя з лепшых у рэспубліцы. У мінулым годзе на Дольку пачата было 6 кагаласяў Беларускай, сёлета іх ужо дзясць.

Быць завосненым на Дольку пачата — выдатна чэсць. Гэта права заважваецца чэснай і самазданай работай на кагаласных паллах і жыгалагадоўчых фермах. Гэтага права ўстаўляюцца толькі таварышы, якія дабіваюцца самых высокай урадлай і прадукцыйнасці жыгалагадоўці, якія ўсебакова развіваюць грамадскую кагаласную вытворчасць.

2 мая рашэннем Саюзнага БССР на Дольку пачата завоснен малады кагалас імя І. Леніна, Любчанскага раёна, Баранавіцкай абласці. Кагаласу імя І. Леніна выдана вялікая чэсць — першым сярод новых кагаласяў, народжаных на вызваленай зямлі, адкрыць рэспубліканскую Дольку пачата.

І. У МАСНВУ, НА ВЫСТАЎКУ

Гэта было год таму назад, у Маскву, на Усеаюнава сельскагаспадарчую выставу кагаласні пасылаў экскурсанты старшыню сельскагаспадарчай арцелі імя І. Леніна Грыгорыя Першукевіча. Чыны і дзядзі з бланкетам у руках, які чакаў равана, ён хадзіў па пудоўных павільёнах, сьваі і палых выстаўці, захапляўся бачаннем савецкай кагаласнай зямлі.

Грыгорый Першукевіч, малады старшыня маладога кагалася, старшыня вывучаў вопыт пераважы сельскагаспадарчай арцелі Савы, чые вопыты шырока заманструюцца на выстаўцы. Свайёй веліччю і багачем выстаўка зрабіла на яго незабытае ўражанне.

Многія нам трэба папрацаваць, каб дабіцца такіх поспехаў, — гаварыў Грыгорый Першукевіч, стаячы на сходах

пераважы кагаласяў у навідаване Савецкай Беларускай. І тут жа ён падумаў: а не дрэва было і нам у будучым годзе паказаць на выстаўцы сваё дасягненне. Гэтай думка звязвала яго ўсе дні прабывання ў Маскве. З ё ён вярнуўся ў свой родны кагалас.


Радасна сустракаў кагаласні свайго пасылаў у Маскву. Вечарам сабраўся агульны сход. На парадку дня схода стала адно пытанне — справаздачна экскурсанта. Грыгорый Першукевіч мога і цікава разказаў кагаласнікам аб Маскве, аб Усеаюнава сельскагаспадарчай выстаўцы.

Расказ хваляваў людзей. Справаздачна экскурсанта з'явілася актыва пачаткам шырокага разгортвання сабратніцтва кагаласніцаў за зважанне пачотнага права ўдзельнічаць на Усеаюнава сельскагаспадарчай выстаўцы. На кагаласных паллах дружней закіпела работа. Малады кагаласні энергічна стаяў змагацца з пустазеллем на пасавах, паспяхова правяў ўборку першага кагаласнага ўраджаю, укамплектаваў жыгалагадоўчых фермы, узавізіў новыя грамадскія пабудовы.

Прашоў толькі адзін год новага кагаласнага жыцця. А якія гіганцкія змены адбыліся ў вёсцы Поляна! Мінулае вёска Поляна нічым асаблівым не азначалася ад мінулага мюгт такіх жа гаротных вёсак былых скарэў устоднік. Полянаўны жыў як на востраве. З усіх бакоў іх акружалі багатыя землі польскіх памешчыкаў і асідняў. А тым, каму па праву навіна была належача гэта зямля, сядзеў без хлеба.

389 савецкіх дзядоў 39 месі толькі да 2 гектараў зямлі, а 42 — ад 2 да 5. У вёсцы было многа бескароўных і бясонных гаспадарак.

Кагаласныя праца каронным чынам змяніла твар старога вёскі Зліці вузельскі палоскі з высокімі межамі, зарослым бур'янамі. Шырока кагаласны палі барызаць магутныя савецкія трактары. У вёсцы кіп'яць новыя радзімыя жытці. 67 гаспадарак



На Мінскім заводзе імя Чкалава. За работай лепшы станавіцца-многоастаночнік тэрыянага цеха П. Капраноў, які выконвае шкловае і шкловае працу. Фото С. Вальфсона. (БЕЛТА).

КАЛІ БЕРАГУЦЬ КАПЕЙКІ...

Улагодзіцьчэй азібіліся, калі пры атрыманні чарговага партыянага ленты іх паліпрадзілі: палі асабістым адказам атрымаць столькі-та метраў ленты, паліны іх золькі-та ўлагодзіцьчэй прадукцыі. Гэта было навіной. Праўда, нормы расхода ленты існавалі і раней, але іх мала прытрымліваліся. Падумаў — вялікая справа, калі замест 60 сантыметраў на ўлагодзіцьчэй пукераўнай каробі ішны рас атрымаў 65 або 70 см.

— Брахаборства, — раздаліся галасы. — Капсёная справа! Ці харт ёў займацца?

Але начальнік карамельнага цеха тав. Кофман (ён-жа сакратар партыйнага бюро) лічыў, што варта, і яшчэ як варта. Раней, калі ніхто на прадпрыемстве не заглядаў у баланс і не пікавіўся эканомікай, дыгчы тагасіма не прышоў да гэтага вываду. Калі-ж кіраўнікі згалялі ў баланс, у артыкулы расходаў, з якіх складалася сабекошт, яны даведзілі, што на лішніх 5—10 сантыметраў ленты — на гэтай калекцыйнай справе — у лютым было пераарасходна 13 тыс. руб. Калі-ж у савіку ўстанавіў кантроль за расходаваннем ленты, то не толькі ўкаліся ў норму, але яшчэ і эканомілі 2,862 руб.

Барыша са страгані і адыхоўкай, барацьба за зніжэнне сабекошту — вось задачы, якія партарганізацыя гомельскага камбіната «Спартак» паставіла перад усім кагаласным. Партыйнае бюро і фабком шырока разгортвалі актывна-масавую работу правадзень савіна актывараў па пытанню зніжэння сабекошту прадукцыі. У цехах, бригадах і профгупах актывары праводзілі гукары аб эканоміі.

У пукерачна-шкловаўнай пуху пасяя прасушы масы, з якой вырабляюцца пукеры, на падпільні зніжэння аставаецца некаторыя колькасць пукера. На гэта не звярталі ўвагі, і пукер проста ішоў у адыхоў. Зават пацікавілі ачышчэння. Што дзёна абрэзаць 37—40 кілограмаў пукера, які раней выкідаўся.

Раней, калі начальнік цеха не цікавіўся балансам, то часта на паматны сарты пукерак расходвалі 5—10 проц. пачы (на рэцэпту — 20 проц.), а астатняе — пукер.

Зараз пух строга прытрымліваецца рэцэпта. Якасьць пукерак ад гэтага не пагоршылася, але затое паскорыўся прадукцыйнасць. Нольца забіваць, што тона пачы каштуе 1,200 руб., а пукера — 4,248 руб. Недадача на тону прадукцыі

15 проц. пачы павялічвала сабекошт тону пукерак на 457 руб. 50 коп. Пачы за гэтым устанавіў строгі кантроль.

У лютым у карамельным пуху выдаткавалі 400 тон пукераўнай ленты, у той час як асноўнай сыравінай пачынен быць пукера-пачос. Там ніхто не задумаўся над тым, што тона рафінаду каштуе 5,146 руб., а пачос — 4,248 руб. Натуральна, што сабекошт пукерак з гэта гэтага рэзка павышаўся.

У пукерачным пуху ўлагодзіцьчэй прадукцыя спавала на 2—3 і больш дзён. Калі сталі ўваходзіць у эканоміку, то аказалася, што і тут іх траціць вельмі многа грошы. Справа ў тым, што скарэня, зробленая з сыраго матэрыялу, за тры дні ўсыхала не менш, чым на 150 грамаў. Пры адцы прадукцыі тара залічвалася першачасовай вагой і, тамж чынам, уошкіла ё ё ішла за кошт пукерак. Пачос гэтага ўжо няма.

Дасягнута эканомія і на самай тары. Пукеры пачалі ўлагодзіцьчэй у больш амяну ленту, і на гэтым за савіку эканомілі 4,700 руб. У карамельным пуху ў 20-кілограмавую скарэню сталі ўкаліваць 22 кілограмы пукерак, арганізавалі рамонт скарэнь (раней памечаныя скарэнь выкідаваліся). На гэтым за месяц эканомілі звыш 5 тыс. руб. Усёго на камбінаце толькі на тары за савіку эканомлена 43 тыс. руб., а раней былі пастаянныя пераарасходы.

Барыша за адмыслай вялічча шлодзёна. Характэрны прыклад з практыкі карамельнага цеха. У бригадзе тав. Рубанова нечалава павялічыліся адыхоў. 5 мая бригада дала 144 кілограмы адыхоў пры норме ў 76; 6 мая — 73 кілограмы пры норме ў 62. У гэты дзень была скарэня вытворчая парада. Зараз бригада зусім не ведае адыхоў.

Калі ў студзені сабекошт прадукцыі быў вышэй планаванага на 390 тыс. руб., а ў лютым на 100 тыс. руб., то ў савіку дасягнута эканомія ў 254 тыс. руб. супроць плана, з іх звыш 200 тыс. руб. лёў эканомлена на сыравіне, 12 тыс. руб. — на дапаможных матэрыялах, 43 тыс. руб. — на тары, 5 тыс. — на зорпаце, 29 тыс. — на гандлёвых расходах і т. д. Сабекошт тону гадовай прадукцыі зніжэн супроць планавага на 3,7 проц.

Так, зберагаючы капейкі і рублі, калектыў камбіната зніжае сабекошт сваёй прадукцыі, змагаецца за павышэнне напаленняў.

В. КАЛЬЦОУ.

На Асінторфе

Вада са страшнай сілай вырываецца з брандспойта. Магутны брыз струмень, як гіганцкі сталеы штык, урываецца ў глебу, разразае і адварочнае вялікія глыбы, разрывае іх на дробныя кавалачкі. Вада, як брызга, зразае хмызняк, вывае рачыне з глыбіні ствалы пражы, якія стагоддзямі ляжалі пад зямлёй, палімае і раскіравае ў ронныя блы шматлікія пні і карнікі. Звезда, што пад гэтым усеаюнававым надіскам нішто не ў сілах устаяць.

Струмень прабіваецца ўсё глыбей і глыбей. У катлавае прыступ новай пачоты чорнай зямлі. Са сьвістам урываюцца ў глыбыкі ўступы, вада ўпорна шукае сабе выыхду. Ад яе палору дрыжачы і кагы шыцца верхні слой зямлі. Вось ён не вытрымаў, рухнуў і лавіна папоўе уніз, разрываючы вадою.

Рачная вада, прыведзеная за некалькі кіламетраў на магістральную каналу, пападае ў насосную станцыю высокага даўлення. Насосная падае ваду да брандспойтаў па трубах з сілай да 25 атмасфер. Даўленне вады пры выыхаце з брандспойта роўна 12 атмасферам. Струмень такой сілы можа разваршыць не толькі рыхлую зямлю, але і швэрдую сляну каменнага будынка.

Вадыя карычневая маса спынае ў катлавае перад гідракранам. Магутны торфянасас паглынае яе, і па тоўстым трубах гэта маса пачае за паўтара-два кіламетры, дзе выліваецца на асушальныя палі. Там вада ўтвараецца ў зямлю і выпараецца на сонцы, пасля чаго ўтвараецца роўны слой швэрдэй карычневай масы.

Так у асноўным здабываецца торф на Асінторфе — буйнейшым, абсталяваным па апошняму слову тэхнікі, торфзаводе БССР.

На высушальных палі пускаюцца фармовачыя трактары, якія сваёй поўкружылі лопатамі рэжух торф на роўныя паліткі. Рукамі робіцца толькі перакардка пачыткі для далейшай сушкі.

Брыгадзір абмага крваа гідраманіторчык, або, як проста называюць, брандспойтчык Міхаіл Каскевіч уваўнена робіць сваю справу.

Завод ён паступіў паўкружылкам торфу. Але яго цягнуцца да механізмаў, і ён раўняў па што-б та і стала навушчыма кіраваць брандспойтам. Ён падоўгу прыглядаўся да работы змятаюча тарфянага рэспублікі брыгадзіра тав. Асценюка. А абелны вясной, завоўныўшы на выдатна курс брыгадзіраў гідраторфу, ён уваўнена кіраваў брыгадай 7-га гідракрана і пачаўся ўзровень высокапрадукцыйнай работы.

Знатны брыгадзір тав. Асценюка заўбэд гаварыў сваёму вучню, што зямлю абцякае не вольшым.

— Яна, брат, з іноравам. Патрэбна вялікая спрытнасць, каб пакаршы яе, — вучыў ён Міхаіла.

Ад Асценюка пераходзіў камсамолец Каскевіч складовае майстэрства кіравання брандспойтам. Каб атрымаць лепшы выыхад высокакачэснага торфу, трэба дабіцца, каб торфамаса была максімальна густая і ўтрымлівала менш пошлу (г. зн. тарфяных парод).

— Торф можна размываць па ўсякім, — расказвае тав. Каскевіч, — можна проста шаўнаць яго зверху. Там па самаправадах на асушальных баготы пойдзе амаль чыстая вада. Гэта непрадукцыйна. Лепш за ўсё размываць вост ваду, — гаворыць ён, паказваючы, як трэба трымаць струмень.

Экскаватарчыкі перавыконваюць свае планы

На буйнейшых участках меліарыцтвальных работ — на рэках Іна, Віна, Рэжыца і інш. — працую 12 магутных экскаватараў з 3 пачытку меліарыцтвальных работ экскаватары выканала 43,5 тыс. кубаметраў грунту пры плане 35 тыс. Працывішчэ ў сабратніцтве заваявала брыгада машыніста тав. Грышчэна. Пра-

Метал Каскевіча, пераітці ім у Асценюка, зводзіцца да размывання кар'ера ўступамі. Гэтым метадом паступова авадэаюць усе гідраманіторчыкі Асінторфа. Каскевіч дасягае максімальна густата торфамасы. За змену ён разрывае да 1400 кубаметраў торфу пры плане ў 1250 кубаметраў.

Асінторфа пачаў абелны сезон торфаздабычы больш арганізавана, чым у мінулым годзе. Усе гідракраны да вызначанага тэрміна былі адрамантаваны. Не глядзячы на неспрыяльныя метэаралагічныя ўмовы, завод пачаў масавую здабытку торфу ў гэтым годзе ранаей леташняга. Першы ўчастак (начальнік тав. Рэгіўскі), не глядзячы на рад неадаждж у пачатку сезона, змог быстра выправіцца і ўжо вышца ў графік. Надглядваецца і другі ўчастак.

Аднак на графіку трэба спыніцца асобна. У гэтай справе на заводзе наглядзецца незразумелая чахара. Графік на працягу 20 дзён мяняўся чатыры разы. Атрымалася так, што ў пачатку ўчастак быў адзін, у галоўнага інжынера — другі, у пачатку аддзела — трэці партыяны. Партыйнае бюро завода вынесла рашэнне аб уварэдаванні графіка, аднак гэта рашэнне не выконваецца пакуль што вельмі марудна.

Завод яшчэ не выконвае сутачныя планы ў працы рыхуаў. У пачатку сезона кіраўнікі ўчасткаў працавалі абсалютна сваёй незадавальняючай работу неадаждж электраэнергіі. З 23 мая БелДРЭС наладзіла пачату энергіі, але і пасля гэтага завод не дабіўся выканання плана.

Значыць, справа не толькі ў аб'ектывных прычынах. Пошох работы залежыць ад арганізацыі працы, ад тэхнічнага кіраўніцтва брыгадамі. Тэхнічны кіраўнік зяртаюць мала ўвагі на арганізацыю працы ў глыбінні, які кар'ярычкі. А ад іх у многім залежыць і выыхад, і якасьць торфу!

Ужо гэта гідракрана 4 брандспойтчыкі. Калі першы два працуюць, другія два пачыны перасоўвацца і ўстаўляюцца на новым месцы.

Гэта пакуль што ў радзе выпадкаў не робіцца. Брыгада перасоўвае і ўстаўляе брандспойты па скаанчыня фронт работ. А краў у гэты час працывіае.

— Такія прастой не маюць значэння, — заяўляе намеснік галоўнага інжынера тав. Працэняна. — Устаўноўна брандспойты займае ўсяго 10—15 мінут, з такімі прастоймі жыць можна.

Гэта аўна напярэдня думка. Навасамыя мінімальныя прастой механізмаў будучы вельмі дорага каштаваць заводу.

У пачатку сезона, а на некаторых краях і зараз яшчэ не вышаныя профілі залежаў торфу. Брыгадам прыходзіцца працаваць усяліну. Часта пачыноўцы ў другім месцы перавытчы залеж, які ў адым размываюць нават пачос. На пачыткі краёв быльш выыхад, калі калі гідрасас маючыю 19 процантаў пошлу, г. зн. яўн брак.

Вукамі месцам у рабоце завода з'яўляецца забаспачэнне адыбоны сусыльнымі паламі. У мінулым годзе на палых астава зымавы звыш 200 тысяч тон торфу. Добрую пачату гэтага торфу раўняць згубленай. Апрача таго трэба занава па пачынаць сушы яго, затрачываць сродкі. Каб унікнуць пачотнай з'явы пачос неабходна фарыраваць паўкружылкам новыя пашчэла для сушкі.

М. ПАУЛЮЧЫНАУ.

І сапраўды, ён чым гарыцца кагаласны будынкам. Гэта іхнімі рукамі за год кагаласныя жытці ўзведзена 11 грамадскіх пабудов. Тут і новаа каплішча на 40 дзядоў, кароўнік на 80 кароў, свіра на 200 тон зярна, сіварнікі, гумно, на вэс для інвентара і машыны, кагаласны клуб, дом для праўдзяння арцелі, новыя дача бетонныя кагаласны.

Усё тут будзеца на-гаспадарска, будзеца мюна, вядоўца. Глядзіць на дружна, зладжаную работу і сэрца пашаўляецца радасцю. У асобе кагаласных будаўнікоў бачны раскыта творчым сілы народа, які яшчэ так нядаўна станаў пад гнётам польскіх панюў. Савецкая ўлада, кагаласны лад даў ім магчымасці вызваляюча народна звыць новым, радасным жыццём. Глядзіць на работу брыгады І. Леніна і думаш — гэта ўжо не тыя сядзея, якія яшчэ нядаўна капліаціліся толькі аб савіце. Сёння ў іх пачынаецца новыя клопаты. Гэта перыяд за ўсё клопаты аб працывішчэй сваёй грамадскай гаспадарцы, клопаты аб сваёй хатражэ.

Пройдзе намнога часу, і на кагаласным дваре вырастуць новыя выдатныя будыткі. Над невяліччай рачай пачынацца грамадская лэзья. У кагаласным прудзе будзе гаданнаа зэркальны карп. І тады брыгадзір будаўнічых брыгад Пятро Кіліскавіч, які за самазданую работу зашвэражэн удзельніча

НА ХОЙНИЦКІХ БАЛОТАХ

За каласным сьмом, уобемным цветом яблынь і груш, расквіцелі хойніцкія балоты. Шырокая істужкай цягнуцца яны ўздоўж 22-кілометровага канала, звужаюцца між астравамі мінеральных глеб і губляюцца ў далёкіх лісцвяных лясках Падсеса.

Почаў ляжыць 1200 гектараў балот калгаса «Чырвоны араты». Летас калгаснікі гэтай арэлі ўпершыню адваявалі ад вадзі 42 гектары багны і засеялі іх зернявымі культурамі. Сяцета калгаснікі рашылі асушыць 250 гектараў балот і не менш 60 гектараў засеяць у гэтую-ж весну.

Робота напружаная. Каб асушыць такую плошчу, мала прывесці ў Казушчынскі канал адны толькі калектары. На іх не сойце ўся вада з вільгіх тарфянік, і трактары будуць гразіць. Тут трэба пракасаць яшчэ 25 кілометраў дрэбнай асушальнай сеткі, на якой сойце ўся талустая вільгаць у калектары, каналы і ў прылічы.

Яшчэ інша саўба, калі 90 калгаснікаў гэтай арэлі, пабраўшы лопаты і тапары, пачылі ў раёне вышлі на балота. 90 чалавек былі разбіты на 13 зьвязнаў. Кожнае зьвязнае перадавае сабе траншыі для сусусу вад, прыстафавалася да каніраўзьяны і прырылі. А калі на балотах паказаліся першыя залатыя жалезныя руды, габары пачылі ў год стаўленьня лямі.

Усё ад «Чырвоным аратым» на балоты вышлі 55 калгаснікаў сельгасарэлі «Пролетары». Скопчалася сяўба, і ў помы Казушчынскага канала пачалі прыбываць габары суседніх калгасаў. На балотах павяліся насенныя газеткі, выпушчаныя з дапамогай агітатару, сюды прыбылі перасоўвачныя ларкі і каласныя капеляры. Я ланектары і каласныя павяліся чырвоныя пераходныя сьпакі перадавых габароў і зьвязнаў.

У абедзены першыяч увес калгас «Чырвоны араты» абяцалася вестка пра новыя рэкорды зьяна Філіна Момата. На балоте быў неадкладна выдан чаровы нумар насеннай газеткі, прысвечаны павай перамоце габароў. Куца Фальконіч — заглядчы Дома конькуратуры і агітатар — прынесла насенную газету да самай каваны і ўмацавала яе на спецыяльным шытку на высокім тарфяным бутры.

У МАЛАДЫМ КАЛГАСЕ

Землі калгаса імені Малава раней належалі графу Радзівілу. Цяпер тут гаспадарыць баяны развіццяў баграты і выскова бегата. Яны год надаю аб'яцалася ў сельгасарэлі, якую называю іменем Малава. З таго часу прайшоў толькі адзін год, а яны зьменілі аб'яцалася ў сельгасарэлі. За высокай урадкай калгас сцела ўздымацца на Усесаюзнай сельгасгаспадарчай выстаўцы.

За год калектыву працы калгас арганізаваў ферму буйнай рагатай жывёлы, свінфарму, пасеку, пабудавалі кавашыню, цэляцкі, два амбары і рад іншых гаспадарчых будынкаў. Сяцета на будаўніцтва асцягнана 50 тыс. рублёў. На гэтыя срэды будуць пабудаваны амбар на 150 тон збожжа, вяршнік на 100 тал і лані. Праз месяц уступіць у строй пачальны завод і млын з десаляцыяй.

Калгас імені Малава саборнічае з суседнім калгасам імені Сталіна, які таксама з'яўляецца ўздымацца на Усесаюзнай сельгасгаспадарчай выстаўцы.

Калгас імені Малава даўно ўжо скончыў сяўбу зернявых, тэхнічных культур і бутлы. Устапоўлены план сяўбы вясняна перавыканан. Сяўба праведзена на высокім агратэхнічным узроўні, на добра апрацаванай і ўгноенай глебе. Калгаснікі ўнеслі пад пасевы 26 тон пачеку, 8 цэнтнераў курынага памёту і больш 50 тон мінеральных угнаенняў.

З'яўляюцца буйныя літары загалова насеннай газеткі габароў «На штурм балот». У гэтым нумары наведвалася: «Учора на асушы балота прайшла 7 зьвязнаў. Першае месца заняло зьяна Момата. Тры габары гэтага зьяна выкінулі за дзень 99 кубаметраў тарфяной масы, перамажаныя з шэрай жалезнай рудой».

Насенная газета расказвала пра работу перадавога жаночага зьяна Поці Смольскай, якая яшчэ ў мінулым годзе прывяла сабе, як вопытна габарка.

Яшчэ перад пачаткам марша байцы і камандзіры разгартвалі саборніцтва на лясных абслугоўвання штабных вучыняў сувязю. Партыйна і камсомольска арганізацыя ўмела расставіць свае сілы. Усім камуністам і камсомольцам былі даны прадукцыя, канкрэтныя даручэнні.

Усё гэта падрыхтоўчае робіла хутка сказалася. Хоп пераход быў цяжкі, усеся роты марш зрабў насіаюча. У часе сядзеньня былі на высокім узроўні дысцыпліна марша, поўнае захава матэрыяльная частка зброі і маёмасць сувязі.

На два кілометры на поўнач ад вёскі Н-квартарныя асновы лес. Тут вызначана месца для каманднага пункта. Быстра разгартвалі і ўмела замаскіравалі палатні

Перадавыя габары дачуліся, што за пераходны сьпак сёння ўпору змагаюцца Раман Шпарун і Міхал Базылка. Яны працуюць на суседнім калектары, прабіваюць лямалі балотную руду, шпарка адкідаюць яе жалезнымі шпудамі і ўмеда ставяць перагародкі для вадзі. Усё гэта паскарэе работу і Раман Шпарун яшчэ ў поўдзень скажаў:

— Сёння чырвоны сьпак будзе ў нашых руках!

На гэта ў зьяне Філіна Момата адказалі ўласнай старым габарам вынаход лісца. Для паскарэння выкіці чыстай тарфяной масы прыстафавалі спецыяльныя рэкорды. А калі адшколілі на аб, прабівалі павялічы траншыі ўздоўж трасы.

— Няхай вадзі сцігне, каналь будзе лягчэй! — скажаў Філін Момат.

— А потым як возьмемся, то і вада за нам не ўгоніцца!.. Не дагнэць нас сёння Раман Шпарун!..

А. МАТУСЕВІЧ.

Хойніцкі раён.

Жыццё Чырвонай Арміі

З'вязісты на вучэннях

Днямі адбыліся камандна-штабныя вучэнні І-скай часты. Для абслугоўвання штаба была выдзелена рота сувязі, якой камандаваў лейтэнант тав. Бяраў. Яго рота займае выдучае месца ў падраздзяленні. Усе тэхнічныя заняты камандзір праводзіць ва ўмовах, набліжаных да баявой абстаноўкі, развіваючы тэхнічныя зьяны байца-з'вязіста, яго выноснасць і сьпрымнасць.

Яшчэ перад пачаткам марша байцы і камандзіры разгартвалі саборніцтва на лясных абслугоўвання штабных вучыняў сувязю. Партыйна і камсомольска арганізацыя ўмела расставіць свае сілы. Усім камуністам і камсомольцам былі даны прадукцыя, канкрэтныя даручэнні.

Усё гэта падрыхтоўчае робіла хутка сказалася. Хоп пераход быў цяжкі, усеся роты марш зрабў насіаюча. У часе сядзеньня былі на высокім узроўні дысцыпліна марша, поўнае захава матэрыяльная частка зброі і маёмасць сувязі.

На два кілометры на поўнач ад вёскі Н-квартарныя асновы лес. Тут вызначана месца для каманднага пункта. Быстра разгартвалі і ўмела замаскіравалі палатні

Вывучаюць баявую зброю

Прапоўныя Бабруйскага раёна энергія на авіявадоўчы насенныя весткі, вывучаюць вільготку, кулямёт, гранатомёт, вясна-саўтарную справу. У раёне сёньня ішла калгасіца, у якой добра пастаноўлена абаронная работа. Так, напрыклад, у сельгасарэлі «Зара рэвалюцыі», Кавалеўскага сельгасарэлі, усе 26 членаў калгаснай асабістаўскай арганізацыі маюць па 2—3 абаронныя знакі. У калгасе працуюць група на зьяны норм на знакі «Варышчэўскі стралок».

У калгасе «Пролетары». Хімаўскага сельгасарэлі, асабістаўска арганізацыя маюць па 40 чалавек; 24 чалавекі здылі нормы на знакі «СВ», 20 чалавек — на знакі ІПА і 38 чалавек — на знакі ІІІА.

У Міхалёўскай сярэдняй школе ў асабістаўскай арганізацыі — 110 чалавек. У школе працуюць абаронныя гурткі. Лепшыя актывісты абароннай работы вучні Нікалай Шляк, Самён Юшкевіч.

Сотні варышчэўскіх стралок

Асабістаўска стралковыя падраздзяленні Горнага раёна, Магілёўскай абласці дасягнулі значных поспехаў у баявой падрыхтоўцы. У многіх калгасах, на падрыхтоўцы, у сельгасарэлі і іншых, землярэадацыйна і камасным тэхніках заахочыць вучоў групы варышчэўскіх стралок другой ступені. Камандзіры і структуры за апошні месяц прылічылі з'яўляюцца ад 450 асабістаўска. Усе яны пачалі выдатычныя рэзультаты ў стральбе, добра ведоць матэрыяльную частку зброі, тапаграфію, тактыку, стэту РЧА.

Пры Любунскім сельгасарэлі займаюцца

байцы каманднага пункта. З'вязістам прадставіла адказнае заданне — максімальна на кароткі тэрмін пракасаць тэлефонную лінію па каманднага пункта, устапоўніць сувязь са сваімі войскамі, з суседзямі і вышэйшым штабам, які знаходзіцца на дзевяці дзятка адлегласці. З'вязісты прыступілі да работы. Асабістаўска вызначылі сфэртар Захараў і чырвонаармей Гурны. Іны быстра і ўмеда пракасаці лінію і маскіравалі яе.

Сувязь была ўстапоўнена праз 10 мінут.

Добра забяспечаны вучыні сувязю малодшы сержант Каралёў і яго падначалены чырвонаармей Чыкаў і Варабану, якія двое сутак без зьмены дажурвалі ў камутатары, прашалы бездоўна.

Радысты таксама срачосова і чотка перадавалі і прымаці радыёсвоіды, у іх не было ні аднаго выпадку скажэння. Лепшыя ўзоры ў рабоце паказалі пачальніцкі станы старшы сержанты Ігнапенка і Лук'яну, радысты Башкі і Ковану.

На разборы вучыняў правяраюць даў стапоўную аянку работу сувязі.

Л. ДАНИН.

Любіце свой горад, свай калгасныя сям'ю

САБОРНІЦТВА ДВУХ ГАРАДОУ

Прыемна праітася на вуліцах горада. Паабалпаў замошчатай клінкерам маставой паверхняю асяляецца, нібы пад габарыню падтрыжаныя, дрэўны. Толькі гэтай вясной іх насалжана ў горадзе 8 тысяч штук.

Не рэдкава вока вуліцаў Жаркоўскага. Пачаўся яе дэжка назваць. Асабістам зелены ўбравалі і суседня вуліца — Сялянская. Ішчы лепш выглядаюць Соўзская і Комсомольская. Шэрань асфальтаваных прагараў не перапоўніла сменем і, нібы вартуны чыстыя, рабіскава сінгаветам адценнем прасторыня уні. Праходзіць і мімавой зьяна першыяны зьяна — вышчы пад ногі дажурваю вясняны. Сорамна нека робіцца, адзена, кожны заўважыць твай учынак і, магчыма, скажа:

— Вось, адразу відань, што ты не тупейшы. У нас сменіць не дазваляецца.

Больш шасці тысяч гаражан актывіа ўключыліся ў рух за чыстату. З кожным днём узрастае колькасць гэтага актыва. У горадстве, у раённых аддзелах аховы здароўя прыходзіць людзі са скаргамі, з прапановамі па пільнаму навадненню чыстаты. Невялікі дзён таму назад у аддзел

аховы здароўя сельскага раёна прыйшоў калгаснік Б. з сельгасарэлі «Зялёны» і расказаў аб актывістаўска арганізацыі з'яўляюцца ў асялі. Тэрмінова былі прыняты адказныя меры. Прыходзіць з запятанымі — як лепш абарадзіць ад зьяна збуджэння каледзжы, як мэтагэной будаваць лані.

Больш ітэнсіўна стала работа дэмаўтраўска. Домаўтраўска № 26 зьяўляецца напружанай варот, дэвары, у многіх кватэрах пабелены ўжо кухні. Свежай фарбай утрыскалася крама хлэбавава; навола пафарбаваны сценны амаць уціх пэхаў, заменены падрыўныя шкельцы акон, у якіх таўіць сьпрымачны брук; у аддэле вільготных работ у бліжэйшы час сены і паданнікі будуць выглядзены белым кафедам.

Гэтымі днямі паміж Гомелем і Рагачоўкам заключана дагавор сацыялістычнага саборніцтва. Абласны цэнтр будзе змагацца за прырэнствы.

А. Г. ГЕЙНЕ.

Г. Гомель.

Абавязачельствы медыцынскіх работнікаў

Днямі ў гарадскім пасельку Талачына адбыліся сходы медыцынскіх работнікаў сусмесна з партыйным і профсаюзным актывам. Былі ўзяты канкрэтныя абавязачельствы, скажэнне аператывіўны план ме раённасьцява на навадзеньню чыстаты ў гарадскім пасельку. Усе вуліцы пасяла рабыня на ўчасткі да кожнага з іх прымапаваны адказны за чыстату.

Многія медыцынскія работнікі прымапаваны да бліжэйшых калгасаў. Медыцынская сестра тав. Мітва прымапавана

да калгаса «ХП з'езд КП(б)», Талачынскага горнасылавачнага савета. Яна правядае праверку санітарнага стану дэвароў, кватэр і дамоў калгаснікаў. У многіх дэвароў па яе ініцыятыве рабавоюцца кулямбы, высаджваюцца дэкаратывныя і яадныя куцы.

Па ініцыятыве ўрача Быханаўскага ўрачэбнага ўчастка Талачынскага раёна, тав. Лукічкіна ў калгасах будуюцца зараз 4 новыя лані, 7 новых каледзжэй, рамантуюцца старыя каледзжы.

Правадзіцца разбіўка клубу, пасадка кветак і дрэў

ІІІІС. (Вар. «Зялёны»). Пачыны рагачоўска зьянаў гарты волук на Шпінчыне. У раёне гарадоў, сёў і раённых пачынаў абласці разгартваюцца работы па ўпарадкаванню месц грамадскага карыстання, дамоў, устапоў, па асяляенню вуліц, сквераў і плошчаў. У горадзе Луніну ідзе рамонт трагараў, парканаў, агарод, праводзіцца разбіўка клубу, пасадка кветак і дрэў. На гарадскіх вуліцах пасаджана ўжо больш 130 розных дрэў, абочыны трагараў абышаны жоўтым пяском. Падтрымліваючы ініцыятыву рагачоў-

паў, у рух за чыстату і культуру ўключыліся і грамадскія раёныя цэнтры Гомеля. На трох вуліцах арганізаваны санітарныя пачыны на чале з дэпутатамі пасялковачнага савета. Іны ўздычалі работу па ачышчэнні і ўпарадкаванню вуліц. Такія пачыны будуць арганізаваны на ўсіх вуліцах.

Актывіа ўключыліся ў рух за чыстату і культуру сяляне вёскі Рамана. Над іраўнітаўм дэпутатаў сельскіх саветаў сцяна правалі рамонт дэкаратывных кляў, пасадылі вясювою вуліцу пяском.

Паход за чыстату і культуру

МАГІЛЕЎ. Зьяны 600 чалавек прысутнічалі на гарадской нарадзе, прысвечанай ўпарадкаванню і санітарнаму стану Магілёва. З дакладам выступіў старшыня выкама горавета тав. Астрав.

Дакаладчы адзначыў, што за апошні год у горадзе зроблена шэра працаў: зрабавана зьяны 16 мільянаў рублёў, а на новае жыллёвае будаўніцтва і рамонт жыллёвага фонду — зьяны 10 мільянаў рублёў. Аднак яшчэ да гэтага часу фасадныя дамоў не афарбаваны, дэвары збуджаны.

Зараз рад домаўтраўскаў, па прыкладу рагачоўскаў, пачаў навадзіць чыстату і парадка на сваіх участках. Гораз разбіў на 10 раёнаў, у якіх стварэна 51 запятарная брыгада. Дзятары кожных 10—15 кватэр вывучаюць грамадскага санітарнага іспектара. На працягу чэрвеня намячана закончыць рамонт варот, атракым трагараў, пабудову вадараводных калянак на цэнтральных вуліцах. На вуліцах, скверах, дэвароў школ і прапрыетарыятаў будзе закончына пасадка 5.600 дэкаратывных дрэў і сотняў тысяч кветак.

Нарада адобрыла мерыпрыемствы горавета па ўпарадкаванню абласнога цэнтры.

ІСПЫТЫ У ШКОЛАХ

Выдатныя веды геаграфі

Дзесяціма ўражаннямі аб першых днях іспытаў у 17-й сярэдняй школе гор. Мінска, можна было-б многа скажаць аб стапоўчых рыхах школы: бездоўнасьць веды выпускнікамі алгебры і трыганаметры; добры веды рускай мовы ў 5 «а», 7 «а» і беларускай мовы ў 6 «а» класах. Можна было-б скажаць у той-жа час і аб некаторых недэках: няроўнамернае камплектаванне класаў, што асабіста скажэна на рэзультатах іспытаў у 5 «в» класе; некаторыя бунічэсць абстаноўкі іспытаў у першыя дні. Але калі гаварыць аб чым-небудзь адным і найбольш чыстым з таго, што даваўся бацьчы і зьяны, то трэба скажаць аб веданні навучаючымся геаграфі.

Я прысутнічаў на іспытах у 9 класе, дзе закончылася вучучыне асноў гэтай навуцы ў школе. Іспыты праводзіліся ў добра абсталяваным геаграфічным кабінэце. Сены ўшаны картам асобных краін, мапяркоў і наўшар'яў; фізічным, палітычным, картам расліннага і жывёльнага свету, кіліматалягічным картам. На стала — глобус розных маштабаў, геаграфічныя прыборы і муляжы. Выкладчы тав. Мельнер мае пільную і металычна правільную сістэму апытання. Пасля таго, як вучыць узяў білет і прачытаў яго, выкладчы асвадмалеўца, ці зразумелы пытанні білета. Калі вучыць вычырае ў зьяным вьязанні адказы на ўсе пытанні, тав. Мельнер абавязкова напрысць яго павязань на карце не менш дзятка розных геаграфічных пунктаў.

Навучаючыся алхавалі на самыя разнастайныя тэм: Швэцыя, Індыя, Італія, Італія, Італія, Афрыка, Бельгія, Германія, Нідэрланды... На працягу трох гадзін не было не толькі ні аднаго дрэзнага адказу, але і ні аднаго перапыта. Большасць навучаючыхся выява выдатныя веды фактычнага матэрыялу, свабодную аргументыроўку ў пазьях бгучых дзён другой імперыялістычнай вайны. Характэрна, што некаторыя вучы прыводзілі ў адказе не толькі асноўныя весткі на сваіх тэмах, але і даныя вясных зьездаў, перадавы напрыдаці на радзій ў начыным выпуску апошніх наведаньняў.

Навучаючыся асабіста выядзляюцца сваімі ведамі карты. Фароза, Бельгія, Кона, Шпітберген, Аляскія астравы, Баб-Эль-Мадэбелі праліў, Дзюнкерк, Філіпінскія астравы... Выкладчык літаральна не паспяваў называць адзін за адным усе гэтыя пункты, як указка адказваючага пасухмана і дакладна абазначала іх.

Іспыты па геаграфіі ў гэта-ж выкладчы ў 6 класе паказалі таксама грунтоўныя веды вучыў. Талкова і выразна вучыч Калісцёў расказаў аб гісторыі со-

вецка-фінандскіх зьянаў, аб правазьяні буржуазных праціўляў Фінлянды ў 1939 годзе і аб мерах, падрыхтаваных савецкай дзяржавы для аховы сваіх грані і горада Лёйна. Вельмі добра ведоць вучыні карты і ў гэтым класе. Керчанскі праліў, Туліно, Каліфорнія, Куба, Мальта, Хойланд, Этна, Везувій, Курылскія астравы... — называў настаўнік, і дзеш дакладна і не спыняюцца паказвалі гэтыя пункты.

Вучню Слуцкаму настаўнік прашанаваў паказаць на карце дзе мары, прамаў і асяны паўднёвых вол, на якіх ляжаў маршрут дэкады Іосіф Сталіна, ішоўца з Ленінграда па Владзіваосток. Затым яму было прашанаваць стаць спійдай да карты і перапічыць у пасяліўшым парадку ўсе вольныя паўночнага маршрута нашых караблёў, ітучых з Ленінграда аб Архангелска на Усход. Дакладна і свабодна вучыч паказваў і называў гэтыя маршруты.

Вучні 6 класа не толькі ведоць фактычны матэрыял праграмы, але і добра разумеюць прычыны геаграфічных з'яў. Іны навукова аб'являюць прычыны ўтварэння мноства азёр у Фінляндыі, асабістаўска кілімата ў Японіі, абумоўленасць рассяяення пароду ў Афрыцы і т. л.

Такое бліскучае веданне геаграфіі не выпадкова. На іспытах можна было знаамацца з радкам матэрыялаў, якія сьведчаць аб выдатнай наставіўшым працесе навучаньня. У кожнага вучыч ёсьць зьявядзеныя з 5-га класа спецыяльныя геаграфічныя альбавы, у якіх запісавана кожная нова выдатная назва. Лёгка ўзяць сабе, якое велізарнае значэнне мае прымапаваны гэтага прыему для ўсвешаня ведаў пры наўтэрні курсу і падрыхтоўцы да іспытаў. Кожная геаграфічная назва — гэта тэма, якая узбуджае мысьля, напамінаючы аб даўно прайзыхым. На жаль, геаграфічны альбаві радка практыкуюцца выкладчымамі геаграфіі іншых школ.

У гады навучаючыся прабраці шматлікія работы на контурных картах, якія па дакладнасці вызначаны і мастацкасі афармлены парож няжка адрозніць ад адржаваных. Тав. Мельнер кіруе геаграфічным гурткам у школе. Ён паставіў на спецыяльнаму участку ў дэвароў школы флоры і разам з навучаючымся прыступіа да ўстапоўлення на гэтым участку прабыраў, якія дазваляюць назіраць мэтаралогічныя зьяны.

Навучаючыся 17-й школы любіць геаграфію. Іны вельмі добра яе ведоць і разумеюць. І ў гэтым вялікая заслуга выкладчыка тав. Мельнера.

Х. К. МАТЛІН.

старшы навуковы работнік Інстытута школ ННА БССР.

Сяўба позніх яравых культур

МАЗЫР, 28 мая. (Вар. «Зялёны»). Пасля прайшоўшых дзяткоў сонечныя праменні добра агарці зямлю. Перадавыя раёны Падсескай абласці, не трычын ні аднаго дня, у масавым парадку разгартвалі сяўбу позніх культур.

Сельгасарэлі імені Фрунзе, Мазырскага раёна, за адзін дзень засеяла радзювай сяўбай 10 гектараў грэчкі. Калгаснікі Пімафей Мельнічанка, Фелікс Рудніцкі і Антон Дразовіч, працуючы на шадрых тоўлі глебе, дэбінную норму выканавалі на 150—160 процантаў.

На добра апрацаванай і ўгноенай зямлі засеялі 15 гектараў грэчкі, 0,60 гектара проса ў калгасе «Чырвоны Кастрычнік», Сабоскага сельсавета. Сяўба праведзена радзювай селяткам. Калгаснікі Лаўрон Рак, Ефім Гупкоў, Ефім Пінавару, рыхтуючы глебу пад познія культуры, штодзённа ўрабавалі 0,60—0,70 гектара пры норме ў 0,50.

Усёга калгасамі Мазырскага раёна за дзень асяяна зьяны 500 гектараў грэчкі і 60 гектараў проса. Больш 200 гектараў грэчкі засеялі ў Нараўлянскім раёне.

Асвайваюць асушаныя балоты

ВАСІЛЕВІЧЫ. У калгасе раёна прадаўляецца асушка балот. Дзяржаўны план выяваны на 112 проц. Асушана 2.990 гектараў. Адначасова пачалася асвешчэнне новых зямель. Трактары Нахаўскай і Васілевіцкай МТС пачынаюць асушаць і Васілевіцкай МТС пачынаюць асушаць 320 гектараў палына. У калгасе «Залатая дуброва» асушана 270 гектараў балот. У бліжэйшыя дні на асушанай зямлі будуць пасяяны проса, абс, каноплі, кармавыя буркі і іншыя культуры.

Калгаснікі сельгасарэлі асялілі «Чырвоны Дукі» за кароткі час асушылі 300 гектараў паладзюнай зямлі. Зараз на асушаных балотах працую 6 трактараў. Ужо ўрабана 50 гектараў палына. Адначасова на тарфяніках праводзіцца сяўба яравых.

Пасяхова асвайваюць асушаныя балоты калгасы Хобенскага, Залатускага, Нахаўскага, Лінаўскага і іншых сельсаветаў. (БЕЛТА).

ПЕРАДАВАЯ МТС

